

ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б), ЦВКіСНК БССР

№ 266 (5940) 20 лістапада 1937 г., субота ЦЕНА 10 НАП.

Вышэй узровень арганізацыйнай і агітацыйна-прапагандысцкай работы на выбарчых участках! Большэвіцкай агітацыяй за зарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР павінны быць ахоплены ўсе выбаршычыкі

БАЯВЫЯ ЗАДАЧЫ БОЛЬШЭВІЦКАГА ДРУКУ

Чым бліжэй дзень выбараў, тым больш нарастае ўзровень палітычнай актыўнасці і энтузіязма савецкага народа. Кожны працоўны з радасцю чакае гэтага дня, каб змог рашарэваць краіну, сваёй большэвіцкай партыі аб перамогах, каб змоў і яшчэ адна раз паказаць сваю палітычную любові да дзядушкі Сталіна.

Краіна сацыялізма ўстаіла ў найбольш адказнай момант выбарчай кампаніі. Працоўныя Беларусі, як ніколі агуртанаваныя вакол партыі Леніна—Сталіна, вядомыя любімага правадзіра народаў таварыша Сталіна — вылучылі кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР лепшых людзей нашай краіны.

Крыніцай б'е палітычная актыўнасць шырокіх мас. Аднак, было б зусім неправадзіна і глыбокай палітычнай памылкай супакойвацца на тым, што абмеркаванне кандыдатаў, іх рэгістрацыя трайшма і можна надалей не турбавацца.

Уся сіла большэвіцкага друку павінна быць накіравана на тое, каб дасягнула аздаўнасці ўсіх без выключэння выбаршычыкаў з вылучанымі кандыдатамі. Трэба працаваць, асабліва зусім зразумелай мовай расказаць аб нашых кандыдатах выбаршычкім, расказаць, як кандыдат працуе на вытворчасці, на партыйнай, савецкай, грамадскай рабоце, расказаць аб барацьбе з нашымі лепшымі людзямі за шчасце народа і за калектыв.

Тэрыя расказаў аб кандыдатах павінны разам з тым быць расказаў аб роле партыі і савецкага ўрада за лепшае жыццё народаў, аб прапагандаі Сталінскай Канстытуцыі і выбарчага закона краіны сацыялізма.

Большэвіцкая работа друку павінна даць магчымасць працоўным, асабліва нашай шчасливай моладзі, яшчэ раз аздаўнасці з мінутым, ашчэ больш азінаць веліч нашай партыйнай работы.

Безумоўна, гэтым не абмяжоўваецца работа кожнай газеты. Вядзецца значнае зразнае набывае агітацыйна-прапагандысцкай работа на выбарчых участках.

Штодзённы выбараў рашаецца на выбарчым участку. Сюды трэба накіраваць сваю шчодравую ўвагу, тут трэба вешаць шчыльную большэвіцкую работу. Большэвіцкай агітацыяй, прапагандаі трэба ахапіць літаральна кожнага выбаршычыка.

На жаль, многія партыйныя і савецкія арганізацыі не зразумелі, яшчэ неадпавядаюць вельмі значнае значэння выбарчага участка і разгортвання работы ў ім. У Ветэўскім раёне памышканні пад выбарчым участкам і абсталяванні. Даварышы, асобы не прыступілі да выканання сваёй абавязкаў. Старшніны выбарчых камісій не аслаблены ад работы.

У Ветэўскім раёне да гэтага часу, нават не сабралі, не праінструктавалі членаў участковых выбарчых камісій. Старшніны участковых камісій Румянецка сельсавета Гусько не ведае нават сваёй членаў.

На давераных асоб—партыйных і непартыйных большэвіцкіх—указанае гонарава і адказная задача — агітаваць за намечаных кандыдатаў. Партыйныя арганізацыі абавязаны шчодравіна кіраваць работай давераных асоб, паставіць ім у дапамогу кадры высокакваліфікаваных, правераных агітатараў.

Мож тым, у многіх раёнах і гарадах рэспублікі давераныя прадстаўляючы самі сабе, вядзецца інструктаж і запамогі ад райкомў яны не атрымоўваючы. Вылучыліся агітатараў у дапамогу давераным правядзена фармальна. Асаблівую безадказнасць у гэтых адносінах выяўляюць рай-

комы МП(б)В Расонскага, Ушацкага, Добрушскага і Перахоўскага раёнаў. Асобыны райкомы партыі не ўвесці тэго, што яны непасрэдна пасунь адказнасць за паставоўку агітацыйнай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку, за работу давераных асоб. А раённыя газеты праявілі тут яшчэ бязадказнасць, перасумне сваё непасрэднае заданне.

Раённыя газеты абавязаны на сваёй старонках паказаць, як паставіліся агітацыйная работа на участку, як працуюць давераныя асобы, як дапамагаюць і кіруюць ім раённыя камітэты партыі. Яны абавязаны шырока аздаўнасць становішчы вонкай работы, выхоўваючы на гэтых прыкладах асцяжніц. У тэой жа меры вядзеныя газеты павінны зразумелі ўскрываць недахопы для тэго, каб напярэды іх і гэтым самым дапамагаць раённым партыйным арганізацыям у зразумелым выбарчым кампаніі.

Раёныя газеты — зэтаская «Знамя большэвіцкіх тэмпы» (рэдактар Гапуць), кіраўная «Кіравец» (рэдактар Сямёнаў), зрэскавая «Звязда на рубіжы» (рэдактар Філімонаў) — часцей за ўсё абмяжоўваюцца голай фіксацыяй фактаў і не ўнімаюць на сваёй старонках вадзейных задач выбарчай кампаніі.

У раённых газетах амаль няма матэрыялаў, выразючых жейнасць ворагаў, накіраваную на зразумелую кампаніі. Гэта-ж факт, што пад бокам зрэскавой раённай газеты ў Віцеўскім сельсавеце партыйнікі, выкарыстоўваючы палітычную спелату раённых кіраўнікоў і рэдактара газеты, праводзілі контррэвалюцыйную работу, накіраваную супраць выбарчай кампаніі. Аднак, газета на гэтых фактах не рэагавала, не мабыла прамадасць на выкрывіць ворагаў народа. Не бачыць работу ворага, значыць прамадасць зразумелую, палатупальную спелату!

Слабая паставоўка агітацыйна-прапагандысцкай работы на старонках газет, газетных бюлетэнаў, аб неадаўнакым віраўніцтве газетамі з боку райкомў партыі.


Трэба зразумелі, што паставоўка з тэмі становішчы. Трэба меп на ўвазе, што роля газеты выключна вядззаяна. Зрэжляючы калектывным агітатарам, калектывным прапагандаістам, яна абавязана зразумелі шырока аздаўнасць не толькі паставоўку агітацыйна-прапагандысцкай работы, але абавязана кантраляваць увагу чытачоў на арганізацыйных задачах выбарчай кампаніі.

Газета не можа і не павінна праходзіць міма шчодравіна фактаў, якія маюць месца ў разе раёнаў, калі ў спісах выбаршычыкаў прыводзіць пераблітаныя, памышканні выбарчага участка не абсталяваны, зразумелі на участку не ўстаноўлены, кансультацыя не мададана і т. п. Трэба не забываць тэго, што гэтыя пытанні павінны выключна значэння і рашаюць паводле праявіння выбараў.

Трэба зразумелі, што скажэнне прывітчаў, прывітчаў ў спісах дзевяткаў людзей — гэта не тэхнічны памылка, а сугуба палітычны, за які часта членаў партыі ворага. І газеты абавязаны ўскрываць тэкі памылкі і давацца іх хутчэйшага выпраўлення.

Увесь наш друк, кожная раённая газета тэмаюць зразумелі экзамен перад партыйнай, перад краінай, экзамен на высокую палітычную зразумелі, на разумеенне сваёй высокай задачы.

Уся сіла большэвіцкага друку павінна быць накіравана на тое, каб палітычна падытрымаць і павесці пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна масы працоўных на выбары ў Вярхоўны Совет СССР.



КАНДИДАТЫ У ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ВЕРХОУНАГО СОВЕТА СССР. Справа — першы маршал Савецкага Саюза К. Е. Варашылаў — кандыдат у дэпутаты Савета Саюза ад Менскай гарадской выбарчай акругі. У цэнтры — выканаўчы абав'язкі першага саржанта ЦК КП(б) А. А. Волку — кандыдат у дэпутаты Савета Саюза ад Гомельскай выбарчай акругі. Злева — командарм першага ранга, камандуючы войскамі Беларускай ваеннай акругі І. П. Бялоў — кандыдат у дэпутаты Савета Саюза ад Барысаўскай выбарчай акругі.

Здымак зроблен 26 верасня 1937 г. у часе парада войск Беларускай ваеннай акругі на спадчынні манеўраў. Фото С. Грына.

МЕНСКАЯ ГАРАДСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКУГА ВЕЧАР ВЫБАРШЫЧЫКАЎ У ГОНАР ТАВАРЫША ВАРАШЫЛАВА

Памышканне клуба імя Сталіна пачало задуўняцца людзьмі задоўга да вызначанага часу. Сёння тут абудзена разнасы вечаў работных, служачых і т. п. «Камунарка» і выбаршычыкаў 24 участка, арганізаваны партыйнай і прафсаюзнай арганізацыямі фабрыкі сумасна з менскім Домам Чырвонай Арміі імя Варашылава.

Нам вечаў, — таварыш старшніна фабрыка тав. Новікаў, — прысвечана нашаму кандыдату ў дэпутаты Савета Саюза, слаўнаму палкаводу рэвалюцыі, сталінскаму наркому Кіліменцію Ефрэмавічу Варашылаву.

Бурнымі аплашчэментамі ўзэскаі вечаў вітаюць тав. Варашылава. Усе як адзіны палмаюцца з месц. На зале ясуцца вадзічкі:

— Нахай жыве любімы правадзір і наставінік наш ролы таварыш Сталін!

— Нахай жыве бліжэйшы саратнік вядлікага Сталіна Кіліменці Ефрэмавіч Варашылаў!

У зале доўга не спіхае грамавое «ура». Таварыша Варашылава, — прамаўжае прамоўна, — любіць усе прапоўныя нашай шчасливай радзімы. Мы памятаем яго вядззую ролу ў арганізацыі перамо Чырвонай Арміі.

— З вядлікай радэска, — заканчвае тав. Новікаў, — мы ўсе, як адзіны, адзінамі свае галасы слаўнаму саратніку вядлікага Сталіна, любімаму наркому абароны тав. Варашылаву!

Зноў успыхваюць бурныя авацы, зноў ясуцца вадзічкі прывітанняў у гонар таварышоў Сталіна і Варашылава. Аркестр выконвае «Інтэрнацыяналь».

Пад бурным аплашчэнтам аднадушна выбарацы ганароны прывітанняў урачэскага вечаў ў спісах Палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з таварышам Сталіным і т. Дзімітраў, Талман, Хоце Ліяне і Далагэе Баруры.

Затым пачынаюцца выступленні таварышоў, асабста вядззочых тав. Варашылава, прамаўшчых разам з ім. Слова атрымавае тав. Васільеў.

Нам вылаа вядлікае шчасце, — гаворыць тав. Васільеў. — Мы ганарымся тым, што нам аказана вядлікае давер'е выбараль у Вярхоўны Совет лепшага саратніка таварыша Сталіна, нашага любімага, роллага Кіліменція Ефрэмавіча Варашылава.

Тав. Васільеў меў шчасце быць байцом луганскага рабочага атрада, які арганізаваў і павёў у бой Кіліменці Ефрэмавіч. Тав. Васільеў расказавае хвалючыя эпізоды ад тым, як стойкі ланінец Кіліменці Ефрэмавіч змагаўся на франтах супраць нямецкіх акупантаў, дзевікінаў і іншых белагварыскаіх палчывічцаў.

З успамінамі аб гераічных подвёгах Кіліменці Ефрэмавіча выступіў тав. Самарскі. Таварыша Варашылава ён ведае вельмі даўно. Тав. Самарскі расказавае, як таварыш Варашылаў кіраваў парыхтоўкай вядлікага Кастрычніка ў Луганску, арганізаваў і ўзбройваў работных, як ён павёў луганскі пралетарскі атрад на абарону мадлоў Савецкай рэспублікі ад нямецкіх акупантаў.

Атрад, якім камандаваў Кіліменці Ефрэмавіч, — уславінае тав. Самарскі, — рыхтываўся да а'дэду на фронт. Правадзіў атрад на вадзал работных многа тысяч луганскіх работных. Перад работнымі і

байцамі выступіў камандзір атрада таварыш Варашылаў. Ён гаварыў вадлоўга. Але яго пачынаў, запытваючы словы глыбокага аздаў і сэрца кожнага і прагучэлі, як вядліка клятва слаўнага сына нашай партыі да канца зразуміць і знішчыць ворагаў!

Узэскаі вечаў уважліва слухалі аб гераічных справах пралетарскага палкаводца. Тав. Самарскі расказаў аб багатых эпізодах барацьбы таварыша Варашылава з дзевікінамі і інш. белагварыскаімі бандамі, аб ролі Кіліменці Ефрэмавіча ў стварэнні Першага Кіліменція Чырвонай Арміі, аб любімым наркоме Варашылаву, аб генаільным правадзіру таварышу Сталіну.

Выступіла работніца-стаханавка фабрыкі «Камунарка» тав. Шымановіч. Яна гаворыць аб пажыткім мінулым і аб шчодравым сучасным жыцці работных, калектываў і ўсіх працоўных СССР пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі, аб любі савецкага народа за сваёй слаўнай Чырвонай Арміі, аб любімым наркоме Варашылаву, аб генаільным правадзіру таварышу Сталіну.

Пасля выступлення камандзіра палка тав. Волкава, пад бурным авацы ўсёй залы прыбыло па прывітанням тэлеграмамі таварышам Сталіну і Варашылаву.

Матэрыяль частка вечаў пачалася зразумелі пачынаючы кінохронікі. На экран з'явіўся сцягчы на чале Кіліменці Ефрэмавіча Варашылаў. Ён пачынаў чыстоўную прамову ад малых байцоў на Кляскай плошчы ў Маскве ў часе першамайскага палята 1937 года.

З'яўленне на экране любімага сталінскага наркома абароны, лепшага палкаводца роллай Чырвонай Арміі, першага маршала Савецкага Саюза тав. Варашылава выклікае ў зале буру прывітальных аплашчэнтаў, якія выражалі пачуццё гордасці і радасці прысутных у зале выбаршычыкаў. Яны не толькі бачылі перад сабой слаўнага кандыдата ў дэпутаты Савета Саюза, але і чулі яго голас.

Праэ некалькі кадраў, у якіх паказвалася перавыбарчыя шчыны працоўных на драўнінзаводзе, калгасках і саўгасках, прысутныя зноў убачылі на экране любімага кіткома абароны Кіліменці Ефрэмавіча Варашылава. На гэты раз ён стаў, вездэ ўсімківаючыся, срод чырвоноадлотнага Балтыскага флота. Зала зноў загрымела прывітальнымі аплашчэнтам і ў гонар долбеснага палкаводца і кіраўніка Чырвонай Арміі, у гонар магутнага савецкага флота.

Пасля дэмастрацыі кінохронікі 9-гадовай Эмі Рубіна — дэчка камоніччэла — прадакламіравала верш «Пісьмо таварышу Варашылаву», у якім адлюстроўваецца пачуццям савецкіх дзяцей, рыхтучочых з сабе дастойных абаронаў сацыялістычнай радзімы.

Затым выбаршычыкі з вядлікай увагай праслухалі песню «Врат за братам» у выкананні артыста тав. Вастакова.

Уважліва быў праслухана выбаршычыкамі і «Песня аб луганскім селасуду», у якой характарызуецца багата і рэвалюцыйная дзейнасць Кіліменці Ефрэмавіча Варашылава.

Вечаў скончыўся выступленнем апабам Чырвоноармейскай песні і пляскай Менскага Дома Чырвонай Арміі.

НА УСЕБЕЛАРУСКАМ НАРАДЗЕ СТАРШЫНЬ АКУГОВЫХ ВЫБАРЧЫХ КАМІСІЯ

Пазачора ў зале пасаджэння ЦВК БССР адбылася ўсебеларуская нарада старшын акугавых выбарчых камісій па выбарах у Совет Саюза і Совет Нацыянальнага Савета. На нарадзе прысутнічаў прадстаўнік Цэнтральнай выбарчай камісіі т. Кузнецов.

Выканаўчы абавязкі старшын ЦВК БССР тав. Наталевіч выступіў з дакладам аб ходзе падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет СССР. Дакладчык указаў на буйныя недахопы і палітычныя памылкі, дапушчаныя ў разе горадоў і раёнаў рэспублікі пры падрыхтоўцы да выбараў. Абсталяванне памышканняў выбарчых участкаў у большасці месц праявіліся неадпавядаючы мадудна. Асаблівая гэта адчуваецца ў Менску.

У рэзультате недастатковай пільнасці з боку масовых партыйных і савецкіх арганізацый і асобна ўчастковыя выбарчыя камісіі праявілі класова-варожыя антагоністычныя аэменты.

Выключна вядлівае дапушчана ў разе месц пры аздаўнаці спісаў выбаршычыкаў.

У Чымініцы месцевое складанне спісаў даручылі... хлочычку. У спісах выбаршычыкаў значна колькасць пропусакаў выбаршычыкаў. Не ўключаным у спіс аказаліся нават начальнікі раёнага аддзелаў міліцыі. Выбаршычыка Гараврова не ўключылі ў спіс толькі таму, што ён, моў, «не гарэчку». У Амелянаўскім сельсавеце (Смалыцкі раён) не трапілі ў спісы 32 выбаршычыкі па той прычыне, што яны ў мінулым прыдыва-

ліся да сугубай адказнасці. У Гасенскім сельсавеце (Логойскі раён) налічваецца 1240 выбаршычыкаў, з іх 760 чалавек аказаліся напярэдня з запісамі.

Далей дакладчык сшыніўся на недахопах у паставоўцы агітацыйна-прапагандысцкай работы на месцах.

Многія райвыканкомы і гораветы — аказаў дакладчык, — неадаўнаваюць значэння масова-палітычнай, агітацыйна-прапагандысцкай работы. Яны часта праходзяць міма, не рагуючы на вымазікі пачоўска-кулгаскіх і іншых класова-варожых аэментцаў, якія імкнуцца скарыстаць выбарчую кампанію ў сваіх антысавецкіх мэтах, ушчымаць на выбаршычыкаў, сарваць перавыбарчыя складкі.

Дакладчык заветрыў увагу ўдзельнікаў нарады на неабходнасці неадкладна выправіць дапушчаныя памылкі і ажажыць у падрыхтоўцы да выбараў. Да 25 лістапада павінны быць прысланы ў поўную гатоўнасць усе выбарчыя участкі.

У дзень выбараў неабходна забяспечыць правільную паставоўку людзей з тым, каб на выбарчых участках не было ніякай мітусні. Трэба загадаць парыхтываць транспарт, арганізаваць зышчыя палкі, прывесці ў парадак радні, тэлефон, тэлеграф.

Пасля даклада тав. Наталевіча нарада раздзілалася на дзве групы. Засядзі паасобку старшніны акугавых камісій па выбарах у Совет Саюза і старшніны акугавых камісій па выбарах у Совет Нацыянальнага Савета.

АБ УСЕСАЮЗНЫМ ПЕРАПІСУ ЖЫВЁЛЫ ПА СТАНОВІШЧУ НА 1 СТУДЗЕНЯ 1938 г.

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ САЮЗА ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановил:

1. Доручить Центральному Управлению народно-хозяйственного учета (ЦУНХУ) Дзяржплана СССР правесці ў сельскіх і гарадскіх мясцовасцях Саюза ССР, за выключэннем аддзельных раёнаў Чырвонай Паўночнай, перапісу буйнай ратаў жывяна (уключочычы буйнага і акаў), авец, коасоўнай, коней, ярыблязоў, а таксама аслудоў і муглаў у мясцах іх найбольшага распаўсюджвання па становішчу на 1 студзеня 1938 года.

2. Устанавіць, што перапіс жывёлы праводзіцца ЦУНХУ Дзяржплана СССР а 1 студзеня па 1 студзеня 1938 года.

3. Даводзіць ЦУНХУ Дзяржплана СССР у выключных выпадках устаўноўваць для асобных палкаводчых раёнаў і сельсавецеў асобныя тэрміны і парадак правядзення перапісу жывёлы.

4. Абавязваць Наркамзем СССР, Наркомзав СССР, Наркамхарчпрам СССР і іншыя ведамствы і арганізацыі, якія маюць жывёлагадоўчыя гаспадаркі, дырктароў дзяржаўных і кааператывных гаспадарак, а таксама старшын калгасаў правесці і да пачатку перапісу закончыць інвентарызацыю жывяна на 1 студзеня 1938 года.

5. Абавязваць саўнаркомы саюзных і аўтаномных рэспублік, краёвых, абласных і раённых выканаўчых камітэтаў, гарадскіх і сельскіх саветаў, а таксама саветы пасёлкаў гарадскога тыпу:

а) раслаўмачыць насельніцтву значэння і задачы надыходзячага перапісу жывёлы;

б) забяспечыць органы ЦУНХУ Дзяржплана СССР неабходным колькасцю правяральных і падрыхтаваных работнікаў для правядзення перапісу;

в) забяспечыць работнікаў перапісу сродкамі перасоўвання ўнутры раёнаў;

г) засядуаць даклады начальнікаў рэспубліканскіх, краёвых і абласных кіраўніцтваў народна-гаспадарчага ўчоту, а ў раёнах — раённых інспектароў народна-гаспадарчага ўчоту аб падрыхтоўцы і правядзенні перапісу жывёлы, а таксама ў стасунках перапісу засядуаць даклады аб выніках.

6. Устанавіць, што не пазней 20 снежня 1937 года пшчотчыкі, якія праводзяць перапіс жывёлы, запырджваюцца персанална раённымі выканаўчымі камітэтамі і прадстаўленымі масовых органаў ЦУНХУ.

7. Асобы, віваватія ў няправільным правядзенні перапісу жывёлы, а таксама ў супрацьдзейні перапісу і ўтойванні жывяна, прынятыя да крмінальнай адказнасці.

8. Абавязваць ЦУНХУ Дзяржплана СССР прадставіць у Саўнарком Саюза ССР да 1 лютага 1938 года напярэдня вынікі перапісу жывёлы, а да 1 мая 1938 года — канчатковыя вынікі перапісу.

Старшыня Савета Народных Комиссаров Союза ССР В. МОЛДАТЭ. Кіраўнік спраў СНК Саюза ССР Н. ПЕТРУНІЧАУ. Масква, Крамль, 19 лістапада 1937 года.

ПАСАДЖЭННЕ ПРЭЗІДЫУМА ЦВК СССР

17 лістапада, пад старшнінствам тав. М. І. Калініна, адбылося пасаджэнне Прэзідыума ЦВК СССР.

На пасаджэнні засядуаць павядомленне тав. Чудкаева аб снабжэнні рэспублікі краўдзі і абласнай паперай, канвертамі і бланкамі выбарчых участковаў да выбараў Вярхоўнага Савета СССР.

Зараз рэспублікі, краі і вобласці забяспечаны паперай і канвертамі ў дастатковай колькасці і маюць нават унутраны рэзерв у 15—20 проц.

63 выканкомы пазедалі, што расшытка выбарчых матэрыялаў у акупотвыя і ўчастковыя камісіі поўнаасю ўжо закончана. У асобных мясцах, аднак, затрымавалася мугаванне выбарчых інструкцый на рэспубліканскіх мовах, напрыклад, у Кірэўскай і Асераўска-завскай ССР. У сувязі з гэтым ЦВК даў аздаўнасці ўказанні аб паскарэнні правядзення і расшытка выбарчых дакументаў у выбарчых акупоты і ўчасткі.

Прэзідыум ЦВК прыняў павядомленне тав. Чудкаева да веліча.

На гэтым-жа пасаджэнні М. І. Калінін уручыў ордэн Леніна і грамаду ад прывасваенні звання Героя Савецкага Саюза мадору І. А. Дакееву, узагадарнамаму за ўзорае выкананне спецыяльных заданняў урада па ўмацаванні абаронаў мадуднасці Савецкага Саюза і за працяжэнні ў гэтай справе гераізм.

Потым ордэны атрымаў камандзір Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, узагадарнамаму за выдатныя паслужы ў бязвой, палітычнай і тэхнічнай падрыхтоўцы.

Аз імя камандзіраў а кароткай прамавой выступіў камбэт тав. Кавалёў.

Ордэны ўручаюцца таксама вадззачам тт. Ахрешеву і Іванову, малодшым камандзірам тт. Собалаву і Гапуць, палітрукі паралоха «Анадыр» т. Міхайлаву, камандзіру самалёта, узэскаіну развёткай аспелынаў да Зямлю Франка-Іосіфа т. Махоткіну і інш.

Далей атрымавалі ордэны мільянераў і начальнікі састаў рабоча-сялянскай мільяны, узагадарнамаму ў сувязі з спублікацыяй XX гадавінай рабоча-сялянскай мільяны і выдатнымі заслугамі яе ў справе аховы сацыялістычнай уладаснасці і рэвалюцыйнага парадку.

Аз імя гэтых таварышоў выступілае тав. Папоў, які выказавае глыбокую падычку ўраду.

М. І. Калінін вітываў усіх таварышоў з атрыманнем ордэнаў і выказаў надзею, што ўзагадарна паслужыць ім стымулам да дасягнення новых поспехаў у аддзельнай рабоце.

Асаблівая тым таварышам, — сказаў Міхай Іванавіч, — якія прышлі сюды ў першы раз, ад душы пажадаю ішчэ сустрапацца.

Прысутныя адказалі на вітыванне тав. Калініна бурнымі воплескамі.



НА ПЕРАДВЫБАРЧЫМ МІТЫНГУ ПРАДСТАЎНІКОЎ ПРАЦОЎНЫХ БЯРЭЗІНСКАГА РАЕНА. НА ЗДЫМКУ: кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета — камандуючы войскамі Беларускай ваеннай акругі, камандарм першага ранга Іван Панфілавіч Белю выступвае на мітынгу. Фото С. Грына.

ПЕРАДВЫБАРЧАЯ НАРАДА БЯРЭЗІНСКАГА РАЕНА

Прадстаўнікі працоўных Бярэзінскага раёна заклікаюць галасавач за тт. БЯЛОВА і БЕЛЮЮ — лепшых людзей нашай рэспублікі, адданных справе партыі Леніна — Сталіна

ПРАМОВА тав. БЯЛОВА

ПРАМОВА тав. ГАЎРЫЛАВА

(Тэхнік Бярэзінскага вярхоўнага)

Набліжаецца гістарычны дзень, калі ўсе працоўныя нашага Саюза будуць выбіраць свой вярхоўны орган на аснове гістарычнага дакумента — Сталінскай Канстытуцыі.

Гэты дзень прарыўчы па ўсяму свету і пакажа працоўным, як мы прыйшлі да шчаслівага і радаснага жыцця. Ён будзе асвятляць шлях барьбы працоўных супроць капіталістычнага рабства, супроць фашызма, за сваё вызваленне.

Увесь многамільённы народ нашай пачэснай савецкай радзімы ў гэты гістарычны дзень адасць свой першы голас таму, хто час расціў, хто нас вёў праз бурны і наваліны, хто вядзе нас да камунізму — таварышу Сталіну. (Апладысменты).

Выбарчы Сталінскай вярхоўнай акругі горада Масквы, непасрэдна галасуючы за таварыша Сталіна, будуць адлюстроўваць волю ўсяго многамільённага народа СССР. (Апладысменты).

Працоўныя нашай акругі аднадушна выступаюць за тав. Вялова і тав. Белую кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета, як верных сяброў нашай радзімы. Наша задача — яшчэ больш намаляць агітацыйную работу і расказаць кожнаму выбарчыку пра людзей, за якіх ён будзе галасавач.

Усе працоўныя нашага раёна в дзень выбару прымуць арганізавана і аддадуць свае галасы за лепшага сына нашай радзімы тав. Вялова і за лепшую сталінаў-ардэнаўскага тав. Белую, якія бліжэй адданы справе Леніна — Сталіна. (Апладысменты).

ПРАМОВА тав. САННІКАВА

Наша краіна рыхтуецца выбіраць у свой вярхоўны орган лепшых людзей народа. Тав. Белю, як актыўнага ўдзельніка грамадзянскай вайны, бязлітасна змагаўся з унутраным і знешнім ворагам і заваўваў пад кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна шчасце для народаў нашай радзімы. Я першы буду галасавач за яго і буду агітаваць выбарчыку свайго ўдзела аддаць свае галасы за тав. Вялова.

Наша задача — штогодна павышаць рэвалюцыйную шчырасць, дапамагаць нашым саўдзельнікам перамагчы воракаў і выказаць свае галасы за лепшага сына нашай радзімы. Мы будзем агітаваць выбарчыку свайго ўдзела аддаць свае галасы за тав. Вялова і тав. Белую. (Апладысменты).

Будзем агітаваць нашых выбарчыку і за кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета тав. Белую, як адну з лепшых лачок нашай савецкай радзімы. Яна сваёй практычнай работай даказала адданасць партыі Леніна — Сталіна, адданасць і любоў да вялікага Сталіна. (Апладысменты).

Пасля нарады прадстаўнікоў працоўных у мястэчку Бярэзіна аб'явіўся многалюбны мітынг, прысвечаны выбарам у Вярхоўны Совет Саюза ССР. З прамовай на мітынгу выступіў кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета тав. Белю. З прамовай выступіў таксама тав. Храпко (каля «Комунар») і тав. Сяргейчык (Паложскі выбарчы ўдзел).

Мітынг далучыўся да звароту нарады прадстаўнікоў працоўных і заклікаў усіх працоўных раёна аддаць свае галасы за лепшых сыноў народа тт. Вялова і Белую.

Мы ведаем, што ўсе сялянства, сялянства ўсіх нацыянальнасцей правалася партыяй у нашым краіне. У многіх месцах наладжвалася літаральная разня. Ды і ў самой вёсцы не раз з-за праяўленай жорсткасці выхадзілі з таварышамі і дубём група супроць грушы. Яшчэ жудасней была барьба за сенажні. Парскі ўрад сьвято так выхоўваў сялян, каб яны былі адным аднаму ворагам.

Але, не глядзячы на ўсе цяжкасці і супраціўленне кулацкага калектывізму, мы перабудавалі сельскую гаспадарку на новай сацыялістычнай аснове. Калгасы і саўгасы даюць велізарную перспектыву павышэння ўраджайнасці, а гэтым самым — умацаванню абароназдольнасці нашай краіны. На ўраджайнасці мы ўжо заручаемся з найбольш перадавымі капіталістычнымі краінамі. Павышэнне ўраджайнасці — гэта павышэнне жыццёвага ўзроўню калгаснікаў, паліпаўненне іх культурнага, зможнага жыцця.

Мы можам сказаць, што, не глядзячы на асобныя недахопы, якія ў нас яшчэ ёсць у справе калгаснага будаўніцтва, нашы калгаснікі жыюць зможна і весела. У нас у БССР — дзясціты і сотні калгасоў, якія маюць свае клубы, бібліятэкі, электрастанцыі. Перад кожным калгасам ёсць перспектывы культурнага росту, аб якіх ніколі старае вёска не магла і марыць.

Вялікія поспехі мы маем у галіне ўмацавання абароназдольнасці нашай краіны. Тое, што ўвайшла старая царская армія, было пакобана за самай партыяй Радзімы. Армія Радзімы была неаднаразова ганюваным чынам біта, бязлітасна і бесчалавечна знішчалася рускі салдат, і часта на змяненне без вінтоўкі і чаканця апошняй, пакуль не выйдзе са строю рэкам іхны і з ім салдат. Руская армія галдала, была дрэнна апранута, салдат каціла хвароба.

У сакавіку 1918 года на станцыі Осава першы луганскі атрад сутраўся з другім луганскім атрадам. Камандуючы атрадам загадаў аблому атрадам адыходзіць. Прымаўшы адыходзіць першы атрад пад камандаваннем тав. Варашылава. Атрад прасідаў атэжыра і пачаўся салдат — затрымаў працоўнае немцаў па чыгуначнай абломувачы на шляху абломувачы масты і іншыя дарожныя будовы.

Тав. Варашылаў сабраў байцоў. Байцы з групы шпал збудавалі трыбуны. На яе ўвайшоў наш любімы камандзір. Сталіць у чорнай скуранай куртцы, з маўзерам праз плячо. Чапае, пакуль змяўся шматлюдны сход. Шчырна ўсталявалася ўмёрта. Тав. Варашылаў пачаў прамову. Спакойна, пераканаўча, па-бальшавіцку прама ён расказаў аб атрыманай баявой затыцы. У канцы сваёй прамовы ён завіў:

— Скрываць няма чаго. Труднасі вядзены. Але хто з нас, бальшавікоў, байцоў барышам, хто з нас, рабочых, аступіць ад справы, на якую вядзе наша слаўная бальшавіцкая партыя! Я ўпэўнены, што толкіны рабочыя ўменны прама глядзюць у вочы небеспесны. Сярод нас няма і не можа быць трусаў. Мы з гонарам выканаем свой абавязак перад партыяй, рабочым класам, малодой Савецкай рэспублікай.

Прамова камандзіра, жаласная логіка яго слоў, шчырасць натхнілі байцоў. Кожны разумев адказнасць і пажар зацэны і кожны быў упэўнены ў тым, што заручаны залучу выканае з гонарам.

Сход быў пераораны пачаўшаўся капалай. Акутанты абстрэльвалі стаяўшы шквалым артылерыйскім агнём. Мне было загалана іспі ў разведку. Высветліў напрамак духу нямецкіх часцей. Атрады луганцў, боем стрымліваючы падсіс ворага, павольна адыходзілі. Тав. Варашылаў загадаў прадуллець магчымае аблому. У заласвай яму здольваць у момант адзіны становішча і ўмошчэ

Бярэзіна. (Ад нашага спец. нар.). 18 лістапада ў мястэчку адбылася раённая нарада прадстаўнікоў працоўных прадпрыемстваў, калгасоў і саўгасоў Бярэзінскага раёна, прысвечаная агітацыі за кандыдатаў, выступаючых на перадвыбарчых сходах у Вярхоўны Совет па Бярэзінскай сельскай выбарчай акруге: у Совет Саюза — камандарма 1-га ранга, камандуючага войскамі Беларускай ваеннай акругі тав. Вялова І. П., у Совет Нацыянальнай сацыялістычнай партыі тав. Белю Е. В.

На нарадзе прысутнічала каля 500 прадстаўнікоў працоўных раёна. Наручаўшы сакратар райкома партыі тав. Сосінаў.

Па прапанове беспартыйнага тав. Краўчэна нарада пачаў бурна і доўга размаўляючы аб'явіўшы і прыгаворыўшы голасамі выбрала ў гонар свайго прадстаўніцтва тав. Вялова І. П., у Совет Нацыянальнай сацыялістычнай партыі тав. Белю Е. В.

З вялікай прамовай затым выступіў кандыдат у дэпутаты Саюза Саюза, камандуючы войскамі Беларускай ваеннай акругі тав. Вялоў. З прамовай выступіў таксама тэхнік вярхоўнага тав. Гаўрылаў і тав. Саннікаў. Яны гаварылі аб поспехах нашай краіны за 20 год, аб нябачаных поспехах ва ўмацаванні абароннай магутнасці нашай радзімы, аб любові і адданасці справе Леніна — Сталіна, вялікаму Сталіну, які вядзе краіну да новых і новых перамоў.

Нарада прыняла тэкст звароту да ўсіх выбарчыку Бярэзінскага раёна, у якім заклікае галасавач за дастойных сыноў нашай краіны, члена партыі Леніна — Сталіна з 1919 года, сына беллага селяніна, у мінулым рабочага, актыўнага ўдзельніка грамадзянскай вайны, ардэнаўска, камандарма 1-га ранга Івана Панфілавіча Вялова і камасмоўку, калгасніку-сталінаўскага жыццёвага, вараў ступеньку, ардэнаўска, Ілізавету Васільеву Белую.

ПАД ВАДЗІЦЕЛЬСТВАМ К. Е. ВАРАШЫЛАВА

(Успаміны былога байца Луганскага атрада рабочых тав. Васільева)

Вясной 1918 года атрад малодой Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, сфармаваны з луганскіх працоўных, арганізавана адыходзіў ад Канатопа. Навакол кіламетраўнае вараў. Беларуска-польска-рускія атрады германскіх акупантаў ваявалі з усімі бакаў. Луганцы заўважылі выхадзілі на долю луганцаў. У жорсткіх баях давожылася ўважвацца на кожным кроку, дамачы зямельніцкіх немцаў, перакажваючы ім працоўнае наперад. Італьянскі разведка абломувачы атрад луганцаў, футаскі рэалі пачаў чыгуначны, заваўваць валажыцца, пачаўся сувяр, а апа шпалон усе працоўнае наперад. Не з рабіліся спробы абкружыць, знішчыць атрад.

Ворагі шпаліваліся. Усе іх патрыі ладала рэвалюцыйнае стойкасць, вытрыманасць і мужнасць луганскіх працоўных, аможная бальшавіцкая стаяць і мучасць нашага камандзіра, ворага луганца Кіліменція Ефрэмавіча Варашылава. Луганскі сласар, бальшавік луганска-сталінаўскага атраду, чалавек невяржымай энергіі і жывой волі, Кіліменці Варашылаў не вёў аб'яўленага абломувачы ў баі, не вёў хістанняў. Яго тактыка — тактыка бальшавіцкай партыі, атрымлівала перамогі над шматлікай атрадаўскай і сілай і ўзброеным атрадам акупантаў.

Фандаментальныя нямецкія афіцеры з асабліва атрымлівай у ваенных акадэміях, атрымлівай перажэнні, пасавалі перад звышайшымі сясерам, вучнем Леніна, бальшавікам Варашылавым. Варашылаў з майстэрствам стойкім, вольным знаўцаў ваеннай справы ўмеў знайсці выхад з самага цяжкага становішча. Здалася, замалюлася валад акупантаў, але не: у Варашылава ёсць план прарыву. Імклівым

Таварышы! Увесь свет з штурхванай урагай падводзіць вынікі 20-гадовага іонавання Савецкай дзяржавы. Друзья нашы падводзіць вынікі з любоўю, ворагі — з яшчэ большай нянавісцю. Поспехі нашы беспспрэчны для ўсяго мыслячага чалавечтва.

Усім дасягнутым поспехам мы абавязаны праваму міжнароднага пролетарыята таварышу Леніну і вялікаму Сталіну.

Увесь свет сочыць за тым, як мы правядзем выбары ў Вярхоўны Совет. Нельга сказаць і нават думаць аб тым, што без вялікай арганізаванай работы выбары ў Вярхоўны Совет можна правесці панапыхова. Кожны выбарчык павінен ведаць, як і за каго галасавач. Выбары ў нашай краіне павіны паказаць ўсяму свету паўнацэннае свядомасць працоўных нашай краіны.

Траба памятаць, што ворагі ў нас яшчэ ёсць і да нашай краіны адносяцца са злобай. Яны будуць рабіць спробы сарваць выбары ў Вярхоўны Совет. Гэтым спробам мы павіны даваць самы рашучы адпор, памятаючы, што гэтыя змыслы аб'яўленага паказам тав. Вялова і тав. Белую палітычна свядомасць нашых працоўных.

Усе канстытуцыйны капіталістычных краін — гэта абломувачыства для рабочага класа і працоўнага сялянства. Усе гэтыя канстытуцыйны для працоўных маюць такія абмежаванні, што па сутнасці ўсіх палітычных правоў працоўнага падабляюць. Толькі наша Канстытуцыя — сапраўды самая дэмакратычная Канстытуцыя.

Нашы выбарчыкі ўсе могуць па роўным правах не толькі выбіраць у свой вярхоўны орган, але і быць зборнымі ў яго. Канстытуцыя, вылучаючы ў дэпутаты Вярхоўнага Савета, павіны быць вядомы ўсім выбарчыкам.

Грандыёзны наш поспехі, на фоне якіх праходзяць выбары ў Вярхоўны Совет на аснове вялікага дакумента гісторыі

дасканала рэалізаваным ударам ён ламае падсіс ворага, б'е яго ў самыя адуцзальныя месцы.

Па напрамку да станцыі Варажба немцы пераказалі пляхі абломувачы. Добра ўзброеныя, значныя сілы акупантаў пачалі спіскаць валад. Іх арыльяны не шкідзала абломувачы, безумна стаялі кудамы, немцы атрады акупантаў шпалі працоўнае да нашых пазіцый.

Камандзір атрада Кіліменці Варашылаў, як і заўсёды, спакойны. Ён апавіў абстаноўку і выправаў план, каб і на гэты раз выйсці пераможным з вараўскага бою.

— Каманье наладзіць чыгуначны шлях. — каротка загалвае ён. — Атрад к бою! — І, выхадзіўшы маўзер, каціла словы камандыра вольным: — За справу рабочага класа, за мой, таварышы!

Крутом ірушча сьварылі, араса б'юме свінцовы шквал кулямётных вочаражляў. Варашылаў вядзе атрад у контратаку, ідуць наперадзе байцоў. Нялужная воля камандзіра, яго бязстрашнасць, асабісты прыклад натхнілі на поўніці, і луганцы рабілі поўніці. Дзясціты разоў Варашылаў рызыкаваў жыццём, але заўсё ўсе спробы немцаў ламацца аб маналітыную стойкасць байцоў Чырвонай Арміі.

ФАБКОМ У РОЛІ НАЗІРАЛЬНІКА

Надрыхтоўка да выбараў у Вярхоўны Совет Саюза ССР з'яўляецца сур'ёзным палітычным экзаменам для ўсіх профсаюнаў і арганізацый. Кожная профсаюнавая арганізацыя павінна пад кіраўніцтвам партарганізацыі штодзённа праводзіць выкаваўчую работу на сваім прадпрыемстве, ва ўстанове, павінна дабівацца таго, каб кожны рабочы добра ведаў італіскую Канстытуцыю, ведаў выбарны закон, ведаў сваіх кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР.

Вялікую ролю ў пастаюўцы выкаваўчай работы могуць адыграць клубы і пенсійныя куткі. Плакаты, палітычна-агасраўныя дозугі, вечары пытанняў і адказаў, палітычныя лекцыі і даклады, ўстрэчы малодзых выбарчыкаў са старымі рабочымі, спецыяльныя вечары матэрыяльна-самадзейнасці — усё гэта неабходна скарыстаць у мэтах падрыхтоўкі працоўных да дня выбараў.

Аднак, не разумею сваіх задач профсаюнавая арганізацыя швейнай фабрыкі «Кастрычнік». Уся масавая работа на фабрыцы абмежавана толькі гурткамі па вывучэнню выбарчага закона.

Гурткі працуюць нерегулярна. Пасля астрычнішчкіх свят заняты не праводзіліся зусім. Аб гэтым заўважыў рабочыя М. Міхельман, Калтаровіч і іншыя. Культработнік фабрыкі сам прыязеда, што гурток, якім ён кіруе, за апошнія два тыдні не з'явіўся ні разу.

Расказы, гутаркі аб кандыдатах у дэпутаты Вярхоўнага Савета сарох работнікі не праводзіліся. «На мітынгу мы аб гэтым не разгаворым», — гаворыць тав. Фрыд. Не праводзіцца работа з членамі сям'яў рабочых. Фабком спадзевае, што імі правядуць работу на тых выбарчых участках, да якіх яны прымацаваны.

Не з'яўляюцца профсаюнавыя арганізацыі і выбарчымі участкам, да якога прымацавана фабрыка. Члены фабрыкі не былі нішчы на гэтым участку. А культработнік Г. Кавен нават не ведае нумара выбарчага участка. Толькі ў апошнія дні пачалі думаць аб хатняй участковай выбарчай камісіі.

Зусім не адчуваюцца на фабрыцы сувязі з клубам. Ні аднаго дозугі і плаката аб налічковых выбарах, ні адной вышары на якой у клубе, тае ў тэрыторыі ўсёй фабрыкі не знойдзена. Нават у парткабінеце, у памяшканні фабрыкі няма плаката. «Былі дозугі, ды мы іх аднеслі на свой 78 выбарчы ўчастак», — гаворыць старшыня фабрыкі Г. КАНВАЛАУ.

ДЗІУНЫ СПАКОЙ

КІМІАВІЧЫ. Спіскі выбарчыкаў у Кімавічах складзены ідэяльна, пераважна на шмат прасвітанцаў і імен. У разе дамоў прапуніцаныя спісы семі выбарчыкаў (Комуністычная вул., д. 20; вул. КІМ'а, д. 45; вул. Барла Меркса, д. 2/4, Пупына, д. 27).

Усё вышары, калі ў спіскі выбарчыкаў залесены... даўно памершыя.

Вышары спіскі выбарчыкаў горада Кімавіч да таго дэчна надрукаваны, што некалькіх прасвітанцаў нехта нават разабраў. У гэтым не паўстае шмат скары выбарчыкаў, але тут чамусьці вузкая з'яўляюцца амаўляюцца прымаць, патрабуюць голыя пісьмовыя. Старшыня гораветав. Бяляхоў не дазваляе ўсім гэтым візіям скажэнням і спісках выбарчыкаў. Тых, хто скарыцца, ён адсылае да скарэктара і застаецца спакойным. КАМАРЭВІЧ.



Тав. Гарачоў Елісей Іванавіч — кандыдат у дэпутаты Савета Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР ад Асіпавіцкай выбарчай акругі — выступае на перадвыбарчай нарадзе выбарчыкаў калгаса імя Кагановіча, Градзянскага сельсавета, Асіпавіцкага раёна. Фото Я. Салавейчыка.

АСІПАВІЦКАЯ ВYБАРЧАЯ АКУГА

ПЕРАДВYБАРЧЫЯ СХОДЫ І МІТЫНГІ ПРАЦОУНЫХ

На выбарчых участках Асіпавіцкага раёна прайшлі шматлікія перадвыбарчыя сходы і мітынгі выбарчыкаў. 17 і 18 лістапада адбыліся мітынгі ў калгасах Лапцінага, Градзянскага, Замошскага, Пагаральскага, Лучынага і Ясеньскага сельсаветаў. На мітынгх выступілі, цёпла спаканы ўсімі выбарчыкамі, кандыдат у дэпутаты Савета Нацыянальнасцей ад Асіпавіцкай выбарчай акругі тав. Елісей Іванавіч Гарачоў. Ніжэй мы змяшчаем прамоў тав. Гарачова на сходах калгаснай і калгасніц калгаса «Рэзор», Пагаральскага сельсавета і прамоў калгаснікаў на сходах.

ПРАМОВА ТАВ. Е. І. ГАРАЧОВА

Таварышы! Мы з вамі толькі што адсвяткавалі слаўную XX гадавіну існавання нашай вытанчонай сацыялістычнай радзімы. Свята гэта незвычайнае, яно выдзяляе ў дэманстрацыю грандыёзных перамоў нашага магутнага Саюза Саюза, дасягнутых пад кіраўніцтвам нашай роднай партыі Леніна—Сталіна.

У выніку двух стагоддзяў паміж існаваннем магутнага дзяржаўна-прамысловага, якой ніколі не мела і не магла мець старая Расія. Наша сельская сацыялістычная гаспадарка асабліва перадава ў свеце машынай тэхнікай. Чырвоная Армія па сваёй тэхнічнай магутнасці і аснашчонасці стала магнайша за ўсіх армій у свеце.

За 20 год кіруючай працы і барацьбы наша сацыялістычная радзіма пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна дабілася вялікіх перамоў. Гэтыя перамогі запісаны рукою мудрага правальна народаў любімага і роднага балькі таварыша Сталіна ў нашай Канстытуцыі. (Бурныя апладысменты. Воілічы: «Няхай жыве таварыш Канстытуцыя таварыш Сталін!»).

Вялікая партыя Леніна—Сталіна, вялікі правальна народ, таварыш Сталін даці ўсім працоўным нашай радзімы шчаслівае, светлае і радаснае жыццё. (Апладысменты).

Беларускі народ дзякуючы Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, пры дапамозе рускага рабочага класа, пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі атрымаў сваю незалежнасць. Таварыш Сталін з'яўляецца стваральнікам БССР, якая ў дэснай дружбе з усімі народамі вялікага Саюза стала магутнай сацыялістычнай індустрыяльна-аграрнай рэспублікай. Таварыш Сталін штодзённа клопатіцца аб беларускім народзе, аказвае яму вялікую дапамогу, дапамагае працоў-

ным БССР ачышчаць сацыялістычную зямлю ад трагічна-бухарынскіх і напывал-фашысцкіх гадаў—прадальных сабак германа-польскага і японскага фашызма.

Зараз наша краіна, урэшце народ Саюза Саюза рыхтуецца да гістарычнага дня—да выбараў у Вярхоўны Совет СССР па Сталінскай Канстытуцыі. У гэты дзень мы будзем галасавал за лепшых сяброў нашай радзімы, нашай партыі Леніна—Сталіна, за вялікага правальна таварыша Сталіна, які прысьвее нас да шчаслівага, радаснага жыцця. (Бурныя апладысменты. Воілічы: «Няхай жыве кандыдат у дэпутаты Савета Саюза ад усяго народа таварыш Сталін!»).

Мы ганарымся тым, што таварыш Варашчылаў даў годку балатэравацца па Менскай гарадской выбарчай акрузе. (Апладысменты). Жалезны нарком абароны, маршал Саюза Саюза, верны сэрвіш таварыша Сталіна — Кімішчэў Ефрэмавіч Варашчылаў — кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета ад усяго беларускага народа! (Доўгія апладысменты).

Далей таварыш Гарачоў расказвае аб сваім жыццёвым шляху. Выбарчыкаў з вялікай увагай слухаюць пра баявыя германскія палкі Чырвонай Арміі і перамогі на франтах грамадзянскай вайны, у якіх прыняў удзел кандыдат у дэпутаты Савета Нацыянальнасцей т. Е. І. Гарачоў.

Я толькі добраўзрума і адказа, як верны сын сваёй радзімы, сваёй партыі выконваў паставлены перада мною заданні—гаворыць тав. Гарачоў. — Мае заданні — гэта аддаць нашай вялікай партыі Леніна—Сталіна, якая выхавала мяне, як і многіх сяброў, — верныя патрыятычны сацыялістычны радзімы.

Слова вялікай партыі Леніна—Сталіна! Слова мудраму правальна, любімаму і дарогаму таварышу Сталіну! (Бурныя апладысменты. Воілічы: «Няхай жыве наш вялікі Сталін!», «Ура!»).

ПРАМОВА ТАВ. СЛУХОЎСКАГА П.

(Брыгадзір калгаса «Новы мір», Лапцінага сельсавета)

Дзвольце, таварышы, перадаць нашаму кандыдату ў дэпутаты Савета Нацыянальнасцей тав. Гарачоўу Елісею Іванавічу гарачае прывітанне ад усіх калгаснікаў нашай арцыі. (Апладысменты).

Наш калгас вылучыў тав. Гарачова Е. І. кандыдатам у Вярхоўны Совет нашай савецкай улады і рад, што ён даў годку балатэравацца па Асіпавіцкай выбарчай акрузе.

І яшчэ калгаснікі даручылі мне перадаць, што яны, усё як адзін, будуць галасавал за свайго кандыдата. Мы будзем выбіраць ва ўладу такіх людзей, як тав. Гарачоў, які верна служыць нашай радзіме і партыі.

Сваю адданасць комуністычнай партыі і савецкай уладзе тав. Гарачоў паказаў у

годы грамадзянскай вайны, паказаў у барацьбе з усімі ворагамі — трагістамі, бухарыншчыкам і рознымі фашысцкімі гадамі. Мы добра ведаем, што наш урад даручыў тав. Гарачоўу судзіць шпіёнаў і дыверсантаў, якія былі вышары ў радах Чырвонай Арміі.

Мы ўсе ўшўнены, што і надалей тав. Гарачоў Е. І. будзе нешмырлым да ворагаў.

Далым тав. Гарачоўу налад — яшчэ больш умацоўвал наш магутную Чырвоную Армію. Мы ўшўнены, што ў разучай схватцы з ворагамі, калі яны паомеюць напасці на нашу радзіму, тав. Гарачоў поўнасьцю апраўдае наша вялікае давер'е. (Апладысменты).

ПРАМОВА ТАВ. СТЭЛЬМАХА А.

(Калгаснік сельгасарцелі імя Леніна, Градзянскага сельсавета, Асіпавіцкага раёна).

Наш любімы і родны бацька таварыш Сталін даў нам замонае і культурнае жыццё ў калгасе, даў нам самую дэмакратычную ў свеце Канстытуцыю.

Падыходзячы да гістарычнага дня 12 снежня, мы, усё калгаснікі, яшчэ больш агуртуемся вакол партыі Леніна—Сталіна, вакол любімага правальна нашага вялікага Сталіна. Галасавал будзем за лепшых сяброў нашай радзімы, якія змагаюцца за шчаслівае жыццё ўсім працоўным.

З вялікай радасцю я аддам свой голас

за выхаваных партыяй, да вянца адданых народу нашых кандыдатаў тт. Месіца Аўгуста Іванавіча і Гарачова Елісея Іванавіча.

Мы ўшўнены, што героі грамадзянскай вайны — тт. Месіц і Гарачоў будуць і надалей гарой стаць за справу нашай партыі, за народ. Яны апраўдаць наша давер'е, якое мы ім аказваем.

Няхай жыве наша комуністычная партыя і вялікі правальна таварыш Сталін! (Апладысменты).

ПРА АДНАСОБНІКА ЗАБЫЛІСЯ

Агітацыйна-прапагандысцкая работа ў Месіцаўскім раёне, які ўваходзіць у Гораўскую выбарчую акругу, разгорнута слаба. На палеры лічана 203 гурткі па вывучэнню выбарчага закона калгаснікамі, а праце толькі 140.

Што датычыць аднасобнікаў, то з імі ніякай агітацыйна-прапагандысцкай работы не праводзіцца. Іх у гурткі не ўцягваюць, не растлумачваюць выбарчы закон.

Гэта выкарыстоўваюць працоўнікі для ажыўлення сваёй контррэвалюцыйнай падрыўной дзейнасці. У разе месіцаўскіх распушчэнняў розныя агітацыйныя чуткі.

У разе сельсаветаў раёна (у Рыдаўшчынскім, Дударынскім і ў іншых) дапушчаны скажэнні выбарчага закона. У прыдатнасці не былі савесна скарытаваныя вышары спіскі выбарчыкаў. Думачыцца гэта пенаваротлівае раёнага кіраўніцтва. Старшыня раймаканкома тав. Казлоў нават не знойшоў часу савесна скарытаваць навару старшыню сельсаветаў для інструктажу па апаўвучэнню спіскаў выбарчыкаў.

Слаба разгорнута прапагандысцка-агітацыйная работа і ў разе выбарчых участкаў Гораўскага раёна. Райком партыі слаба кіруе прапагандамі і агітацыйна. У разе калгасу работа гурткаў па вывучэнню Сталінскай Канстытуцыі і Палажэння аб выбарах развальваецца. У калгасе «Свабода», Ленінскага сельсавета, прапагандамі тт. Антошчыка і Мінакоў яшчэ ні разу не правал занякаў гурткаў. У Рэдаўшчынскай хатне-чыгальні таксама не праводзіцца ніякай палітычна-масавай работы вакол выбарчай кампаніі, і таму нечага здыўляцца, што калгаснікі перасталі туць хатнікі.

Іх у Месіцаўскім, тав і ў Гораўшчынскім раёне на выбарчых участках зусім слаба разгортаюцца агітацыйная работа за вывучэння і зарэгістрацыі аргановай выбарчай камісіі кандыдатаў у Совет Саюза і Совет Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР.

ЦУРАНАУ.

АГІПУНКТ ПА ВYБАРАХ

ГОМЕЛЬ. (Ад спецыора «Звязды»). Пры гомельскім чыгуначным клубе імя Леніна адкрыты агітпункт па выбарах у Вярхоўны Совет СССР. Для агітпункта адзельна добра абсталяваная, утульная сетляная зала. У ёй стільная мебля, на вокнах Франці, на сталах настольныя лампы з абажуркамі. Зала ўпрыгожана фотаматэрыяламі, плакатамі і карцінамі, прысвечанымі выбарам у Вярхоўны Совет СССР. Да паслуг наведальнікаў розная літаратура аб выбарах.

Штодзённа, з 7 да 10 гадзін вечара тут дажурць кансулянтты, якія растлумачваюць выбарчы закон і адказваюць на пытанні. Кансулянтты — прымаваныя да агітпункта 10 настольнікаў чыгуначных шлох. Таксама наметана агітпункце прасвітанцаў і гуртараў па тэмы: «Саветская дэмакратыя», «Што такое прамяні і роўныя выбары, тавінае галасаванне?», «Совет Саюза і Совет Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР» і інш.

Вонкі гомельскага чыгуначнага клубу імя Леніна, арганізавана агітпункт па выбарах, павінен быць вышары і іншымі клубамі рэспублікі.

ГАСМАН.

БАБРУЙСКАЯ ВYБАРЧАЯ АКУГА

КАНДЫДАТ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ Сяргей Пракоф'евіч ДЗЯНІСАУ

Два ардын ўпрыгожваюць грудзі Героя Удэцкага Саюза Сяргея Пракоф'евіча Дзянісава: ордэн Чырвонага Сцяга, атрыаны ў 1936 г., і ордэн Леніна, атрыаны пачынаючы ў Заорунае выканае спецыяльных заданняў Урада па ўмацаванні абароннай магутнасці Саюза Саюза і на працягу ў гэтай справе гералам.

Ні следу кічлівасці, самахвальства, гонарлівасці вы не прычымінеце ў таварышчэсна скромным чалавеку, скромным за ўсім сваім жыццём героя-большавіка.

Адночыт, на манёврах, кіраўнікі замежных ваенных дэлегацый запыталі тав. Дзянісава:

— За які павіт вы ўзнагароджаны ордэнам?

— Нічота асаблівага, — адказаў ён, — выканаву заданні партыі і Урада, зрабіў год, што зрабіў-бы на маймі месцы кожны савецкі грамадзянін.

Сяргей Пракоф'евіч не любіць аб сабе расказваць.

— Прыход у паветры ў мяне не было: каласо не палала, мотор заўсёды спраўна працаваў, парашут раскрываўся савесна — аб чым-та расказваць, — дзібы з вінаватой усмешкай гаворыць Сяргей Пракоф'евіч.

Ён прамаўчаў аб тым, жолькі працы, энергіі і настойлівасці паказаў ён, каб лагана авалодаць самалётным каб гемаць яго, як свае піль паліцаў, каб даглядаць машыну і рыхтаваць яе да палётаў. Як да бінды свайго сарца, прымаць ён прысхочувацца да голасу матара.

За дзевяць год лётнай работы ў тав. Дзянісава не было ні адной аварыі, ні адной паломкі.

Якая вытанчонае соркавец, якая велізарная любоў да сваёй справы, бяспрашчальна, неаб'ядальна воля патрэбны, каб дабіцца такіх бліскучых вынікаў!

Гэтыя якасці ў поўнай меры ўласцівы горадму сокалу нашай радзімы — палкоўнік-організатар Сяргею Пракоф'евічу Дзянісаву.

Гэтыя якасці ён выказаў у сваіх шматлікіх вышары, многія з якіх за гералам і вялікія дасягні ўзнагароджаны ордэнамі Саюза ССР.

На гэтым светачам гарача перад ім незабывальныя словы таварыша Сталіна:

«...Адаць справе рабочага класа, справе пралетарскай рэвалюцыі і савецкага комунізма Усе свае сілы, усё свае здольнасці і, калі патрабуецца, усё свае жыццё, кропяць за крошчкі». Гэтыя словы вялікага правальна — паказваючая шлях

выхаванцам кіраўчага дома, ён скончыў прафтехшколу і курсы трактарыстаў. Там ён усёй душой палюбіў тэхніку, там зародзіліся яго мары — лятаць у паветры.

Штуршок гэтым марам даў тае вышары. У яго горад прыляцелі старынікі, сідрававаны самалёт Аэравіяжыка. Малыя хлопцы Дзянісаў любіла любавалася палётам пудоўля і птушкі і заірраваў пакарываю пабесных вышары. Давелішчыся, што ізае вышары ў лётную школу, ён пайшоў заапіска ў вучыцель. Яго не прынялі — нават малым быў. Вельмі жудна было, але ён не развітаўся са сваім страшным жаганнем.

Са сваёй затоенай марай, 20-гадовым хлопцам пайшоў ён добраахвотнікам у Чырвоную Армію. Марэ яго асабіста: у 1929 г. ён быў прыняты ў лётную школу, якую скончыў праз 2 год. Там ён уступіў у партыю Леніна—Сталіна.

Прайшло толькі сем год. Малыя лётчык заваяваў славу гонар і феагульную владасць, авалаваў сваёй непахіснай воляй, настойлівай працай, адвагай, мужнасцю і беззаветнай адданасцю радзіме, партыі і вялікаму Сталіну.

Калі прапоўныя Бабруйска памячалі кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР, яны аднадунаа опыніліся на кандыдатуры лётнага сына радзімы, чалавек сталінскай вышары, Героя Саюза Саюза Сяргея Пракоф'евіча Дзянісава. Дастойны дэпутат, адзін з слаўных сталінскіх сокалаў, тых, якія робяць «сызку былію», ён будзе з гонарам насіць высокую годнасць члена Вярхоўнага Савета! Ён апраўдае назву сваіх выбарчыкаў!

Акрутовае нэрда з захваленнем, пад голм ападысментамі, падтрымала вылучана кандыдатуру.

Нібы ў шпос з прыпадкім настроем пралетарскай народна, гучалі бадзёрыя, стройныя гукі звышары:

«Всё вышче і вышче і вышче Стрёмим мы полет наших птиц. И в каждом пропеллере дышит Спокоествие наших границ». Б. Д.

Сяргей Пракоф'евіч Дзянісаў — верны сын працоўнага народа. Выхаваны партыяй Леніна—Сталіна, ён ніколі не перарываў сваёй сувязі з народам. Яго жыццёвы шлях, яго біграфія — яркае ўвасабленне жыцця і росту ўсёй нашай краіны, усяго вялікага саюза нашага народа.

Як звычайна, Елізавета склікала сваю брыгаду раішчы.

— Дзяўчаты, — звярнулася яна да дэляччын, — заахочіць Калтаровіч зноў недадаў нам раішчы, будзьце не ўважаную адмоўцу. Так прапунічы мы дабіца не заедзем. І кармы расстрацім ларэмна і свінні будзь хунны.

Малалыя свінаркі ўважліва слухалі свайго брыгазіра. Белая заўсёды сваім асабістым прыкладам прывівала любоў да працы, часнасць, сумленнасць.

Іна настойліва абараняла інтарэсы свайёй свінгадоўчай фермы. Ёй даверылі такую вялікую работу, і Елізавета старалася як найлепш арганізаваць догляд стада.

Іна паставіла сабе за правіла: свінні павінны быць заўсёды сытна накармлены, свінарнік у чыстае. Самае галоўнае — правільнае кармленне і склананне лобрага рапына, вывучанне норавы і звычак кожнай жывёлны. Дзякуючы гэтаму, брыгада Елізаветы Белай дабілася сярэднястачай прыбыткі ў вазе на адну галаву 900 грамаў. За гэтыя пспехі брыгадзір адкармачнай фермы соўгаса імя Свэрдалова Елізавета Белая атрымала ад ЦВБ БССР ганаровую граматы.

Яшчэ з большай энергіяй яна аддалася рабоце і дасягнула новых рекордных паказальнікаў: сярэднястачай прыбытка ў вазе кожнай свінні складале ўжо 1500 — 1600 грамаў.

1936 год у Маскве склікаецца Усеагуная нарада пералавікоў жывёлагадоўлі. У складзе беларускай дэлегацыі лётная свінарка рэспублікі Іна Белая.

Старшыня саюзаў прасвітанца наступнага прамоўчы. З глыбіні вялікай крэм'яўскай залы прабралася да трыбуны невялікая русту, пчупельская дзяўчына з бліскучымі кармы вачыма.

Брэху хвалывалася. На не глядзіць той чалавек, які даў ёй радасноу, пчупельскую малодасць, да будць слухаць вялікі, родны Сталін і яго баяны сэрвішнікі.

Вось яна ўжо на трыбуне. Сунакоўлася. Маладая свінарка пачала проста, без усіх іх уступленняў, з самага галоўнага — пра свой метад працы. 1.500 лепшых людзей

кравіны, выдатныя майстры сацыялістычнай жывёлагадоўлі ўважліва слухалі расказ малодой стаханавікі. Некалькі разоў ён прамоў пералыкалі бурнымі апладысментамі. Елізавета расказвала аб сартыроўцы свінёй па ўзросці і вазе, вывучэнні іх густаў і

характеру — каб зны былі са зліны, а спакойныя са спакойнымі. Яна гаварыла аб кармленні і прыбаўны ў вазе кожнай свінні ў 1500—1600 грамаў за суткі. Іна гаварыла аб тым, што будзе яшчэ лепш працаваць на карысць свайёй радзімы, і ад шчырага сарца дзякавала вялікаму, любімаму правальна, які вырашыў велізарную армію стаханавцаў і навучы іх працаваць па-сталінску.

На ўсё жыццё запамінацца ёй гэтая сустрэча з правальнамі партыі і Урада. Жыць вобраз любімага Сталіна нагучыў не на ішчэ большыя подвёгі і героіскай справы. За вялікую стаханавскую прапу Елізавета Васільеўна Белая была ўзнагароджана Урадам ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

Для выхавання ўзятых на сабе ў Крамлі абавязальстваў Елізавета рашыла стаць

не толькі добрай свінаркай, але і добрым заахнікам.

Міхай Міхалавіч Вобасяў — дарадзец стара-Барысаўскага заахніцкіма — прыне нам вялікую пацух навуковых прац і вучэбных дапамогінаў па кармленню сельскагаспадарчай жывёлны. Тут мы знаходзім падручнікі такіх аўтараў, як акадэмік Лисун, проф. Багдаўнаў, Папоў і інш. Усе гэтыя аб'ёмныя кнігі ўжо застарелы. «Навукова абгрунтаваны» наратывы гэтых вучэбных перакрыты стаханавцамі — наварараж, майстры сацыялістычнай жывёлагадоўлі.

Настаўнікі тэхнікума для сваіх лепшых карыстаюцца матэрыяламі і метадамі догляду свінёй, дасягнутымі стаханавцамі свінгадоўлі, у тым ліку стаханавцаў-свінаркаў Елізаветы Белай. Іна вараз з'яўляецца студэнткай гэтага-ж тэхнікума.

Елізавета ўжо на II курсе. Прышла яна сюды зусім пенадрахтанаванай, можа веда ўсяго за 4 групы. Аднак, Белая не рагубілася. Прагнасьце да вучобы, упартае настойлівасць, інікваліць дапамогі ёй іці на ўароўні лепшых студэнткаў курсу. Хімія яна ніколі не вывучала, а аднак мае «выдатна», па матэматыцы — «добра» і так на ішчых прадметах. Елізавета вельмі многа працуе над сабою, увесь вольны час яна чытае навуковую літаратуру. Калі ёй што-небудзь дацца пажна, яна, не саромячыся, распытае ў сваіх таварышоў, пакуль даскавала не высветліць патанна.

Яе выбралі старшам групы. Сваёй дасягнутынаасцю Елізавета паказвае прыклад усім студэнтам.

З такой-жа настойлівасцю, як яна дабівалася рэворнай прыбыткі ў вазе паловы стада ў соўгасе, яна ўпарта авал

